


Імкненне да дыялога



Напярэдадні святкавання 20-годдзя ўстанаўлення дыпламатычных адносін па-між Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Турцыя ў Мінску прайшла прэзентацыя зборніка “Сацыяльна-філасофскія аспекты вучэння Ф. Гюлена: погляд беларускіх вучоных”. Зборнік стаў явай дзякуючы супрацоўніцтву грамадскага аб’яднання “Дыялог Еўразія. Беларусь” і факультэта філасофіі і сацыяльных навук Беларускага дзяржуніверсітэта, а пабачыў свет у выдавецтве “Беларуская навука”.

На прэзентацыі прысутнічалі многія аўтары, вядомыя ў беларускай навуцы людзі. Акадэмік [НАН Беларусі](#) Яўген Бабосаў, прарэктар Беларускага дзяржуніверсітэта культуры і мастацтваў, доктар філасофскіх навук, прафесар Марына Мажэйка, першы прарэктар Беларускай дзяржакадэміі мастацтваў, доктар філасофскіх навук, прафесар Святлана Вінакурава, дэкан факультэта філасофіі і сацыяльных навук БДУ, доктар сацыялагічных навук, прафесар Анатолій Рубанаў расказалі, як стваралася кніга, раскрылі сутнасць гуманістычных ідэй Ф. Гюлена, якія набылі папулярнасць не толькі ў Турцыі, але і ў іншых рэгіёнах свету. Па меркаванні турэцкага асветніка, усе бядоты чалавецтва — ад невуцтва, непісьменнасці, адсутнасці дыялогу. Дзейнасць прыхільнікаў руху Гюлена скіравана на стварэнне ўстаноў, што даюць якасную асвету, спалучаюць адукаванасць з сапраўднай духоўнасцю і мудрасцю. Дарэчы, сёння па ўсім свеце, на пяці кантынентах, дзейнічае больш за 500 такіх школ!

І яны карыстаюцца вялікай папулярнасцю, пашыраюць ідэі цяргімасці і паразумення па-між народамі, прадстаўнікамі розных веравызнанняў. На думку мыслера, “сапраўдны мусульманін не можа быць тэарыстам, а тэарыст — мусульманінам”

На сустрэчы гаварылася, што такія выказванні, дзе спалучаюцца рэлігійнасць, разуменне неабходнасці сацыяльных пераўтварэнняў, імкненне да дыялогу, асуджэнне тэарызму, блізкія беларусам, бо талерантнасць — гістарычная рыса нашага народа. Верацяргімасць, міласэрнасць, імкненне да ўзаемаразумення былі характэрнымі для такіх беларускіх асветнікаў, як Францыск Скарына і яго паслядоўнікі.

Падводзячы вынікі сустрэчы, дырэктар аб’яднання “Дыялог Еўразія” Ісхан Дылекчы расказаў пра ўмацаванне і развіццё адносін па-між Турцыяй і Беларуссю. Спавод Дылекчы выказаўся за аб’яднанне намаганняў інтэлектуалаў у сумесным пошуку рашэнняў сацыяльных праблем. У гэтым кірунку шмат зроблена. Напрыклад, на турэцкую мову перакладзены раманы старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалая Чаргінца “Сыны”, іншыя кнігі. Пра сумесныя праекты, беларуска-турэцкія канферэнцыі,

Людміла Малей. Імкненне да дыялога

“круглыя сталы”, фестывалі гаварыў і рэктар Беларускага дзяржаўнага педуніверсітэта імя М. Танка, член-карэспандэнт НАН Беларусі Пётр Кухарчык. На сустрэчы быў прадстаўлены відэаролік аб сустрэчах беларускіх вучоных у Турцыі з грамадскімі дзеячамі, якія пашыраюць ідэі Ф. Гюлена.

Сустрэча сабрала вялікую аўдыторыю, прайшла ў добразычлівай атмасферы. Выступленні ўдзельнікаў прымусалі прысутных задумацца над тым, што ўсе мы — жыхары адной планеты.



Да сказанага варта дадаць, што напрыканцы красавіка ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі праходзіў шэраг урачыстасцяў, прысвечаных 20-годдзю ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Турцыя. На адкрыцці фестывалю турэцкай культуры выступілі народныя танцавальныя калектывы з далёкай краіны, уручаліся ўзнагароды аб'яднання “Дыялог Еўразія” за ўклад у развіццё беларуска-турэцкіх адносін. Працавалі выставы “Свет Эбру” Ахмета Акюна і “Стамбул — сталіца цывілізацый” Мелікшаха Сайцюрка. Урачыстасці арганізавала аб'яднанне “Дыялог Еўразія” пры падтрымцы пасольства Турцыі ў Беларусі.

Людміла Малей